

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ РАСКОПКІ НА ГРУППОВЫМ МОГІЛЛІКУ ТУРЖЭЦ 2 ПОЛАЦКАГА РАЁНА

Уводіны. Археалагічнай разведка на групповым могілліку Туржэц 2 Полацкага раёна Віцебскай вобласці праводзялася ў маі 2005 г., археалагічныя раскопкі – у жніўні 2006 г. Поміж быву аткрыты ў 2004 г. жыл惆ом Печою Елісеевым Ігарам Ашроевічам. Інфармацыю пра могіллік мы дапенданіся ад полацкага краязнаўцы Сяргея Мікалаевіча Глушкова і гісторыка Ільва Фёдаравіча Дацько. Треба адзначыць значны ўносак краязнаўцы Сяргея Мікалаевіча Глушкова ў справу выявіння сельскага могілліка Туржэц 2 і аткрыці сіхронных насаденняў Полаччыны (гаворка пра якій пойдзе пісці).

Паводле пісьмовых крыніц сяло Туржэц вядома з 1533 г. [14, с. 131, 196]. У 1624 г. село было ўнедзялена ў маёмасць поспіцкага Барыса Глебскага и манастыра (Історико-архітэктурные майстры. 1891, с. 286–290). Этае сяло знаходзілася непадалёк ад полацкага гасцінца і ў яго можна было праціць на “дорозе добраўшыной стародавнай, которая ишеть зъ гостыни Половіцкого вправо до Гомеля и до Тургэц...” [7, с. 349].

Груповы могіллік знаходзіцца на ўзвышшы 0,3 км на ўсход ад вёскі Туржэц 2 Полацкага раёна на вёсковых могілках. Вёска Туржэц 2 (місцовая назва Туржэц) знаходзіцца паміж аўтамагістралі Шчыглы і Янова за 20 км на поўднень ад Полацка і за 2 км на ўсход ад шашы Полацк–Лепель (мал. 1).

Могілкі нараслі старымі саспамі з гаціескам у выпадзе лісцевых дроў і кустоў. Нац кіраўніцтвам старшага выканаўчыка Полацкага дзяржаўнага ўніверсітета Гаубаса Аляксандра Каліташкінічава быву зроблены геадэзічны аглямогіллік.

Старожытнае пахаванні размешчаны ў прыліп сучасных вёсковых могілак, бліжэй да іх усходніх частцы, на плошчы каля 0,32 га (вышыня юношча 1,6 га). Этыя могілкі з чатырох бакоў бакоў абкружаны группамі дрорамі і зарослыя пераважна саспамі лесам, месцамі – у цэнтральнай частцы – са вічніцамі лісцевымі гаціескамі.

Старожытныя могілкі размешчаны рациамі па пакірунку паўднёвы-захад – паўночны-ўсход (мал. 2). Рады могілак размешчаны щыльна адзін да аднаго. Пахаванні ўжываюць сабой вынутрнія па пакірунку паўднёвы-ўсход – паўночны-захад ладдзевідныя агароджылі каміллю, дыўжыней каля 1,5–2 м, шырынай каля 1 м. Памеры камянёў у сяроддіні каля 0,4 м, асобныя – больші 1 м. З паўночні-захаднага боку, як правіла, размешчаны вялікі камень з салінай сімнадцатай, выявамі кръжоў, кръжа ў паўколе. Усо-

вывны вынесены ў камяніх, барозкамі вышынёй 1–2 см. Найбольш адметныя камяні з выявамі быў і панесены на план могілліка і пазначаны імі пазамі “Тамта” (мал. 3), “Князь” (мал. 4), “Крък-сфера” (мал. 5), “Кръжу кръзе” (мал. 6), “Крък з павершлем” (мал. 7), “Камень-крък” (мал. 8), “Ляжачы камень-крък” (мал. 9). Надкрэслім, што гэтыя назвы ўмоўныя і не маюць сувязі з фальклорным матэрыйалам. Асобна зафіксаваны ахвярнік, ракі, якія нашалону (мал. 10).

Удалося дакладна вызначыць 12 радоў пахаванняў з рознай ступенню захаванасці, якія размешчаніся у прыграўчай частцы могілліка, начыщаючы ад рада размешчэння пахаванняў раскопа I да раёна, маркіраваным каменічным кръжакам № 6. У кожным радзе захаваўшіся зменшыя прыпметы асобных пахаванняў, як іправіла, па наўнешністі якіхі каменю з паўночна-заходнага боку кожшага пахавання. Самі пахаванні невыразныя, большасць з іх не мае зісніх прыкмет. На паўночны-захад ад раскопа I размешчаны два раёны пахаванняў. Этыя пахаванні маюць выразныя зісніе прыкметы: захаваліся певяткія насыпі: анатычнай формы вышынёй да 0,2 м з некалькімі камянямі дыяметрам 0,3–0,4 м, размешчаных па краю насыпаў. Агульная колькасць такіх пахаванняў – 21 (разам з тремя, якія трапілі ў раскоп I).

На могілках прашытваюць хавиць памерлых, таму існуе реальная пагроза злішчоння старожытных пахаванняў.

Археалагічныя раскопкі.

Раскоп I быў размешчаны ў паўночна-ўсходній частцы могіллак. Раскоп I меў памеры 3 x 3 м, падзелены на 9 квадратоў 1 x 1 м. Зроблены на месцы трох пахаванняў, а археалагічных вялікіх камянямі, пры гэтым у бахчыных пахаваннях драна сценка з яўнікімі и ўлічай з цэнтральным пахаваннем (мал. 11). Цэнтральнае пахаванне маркіруе вялікі камень з выявай шатром дрорамі, умоўна абазначаны як “Князь” (мал. 4). Раскоп арыентаваны па пакірунку размешчанія пахаванняў, т. з. працілега да ішлі ўсход-захад з невялікім адхілением каля 22° на поўдні (мал. 11).

Цэнтральнае пахаванне вылучаецца наўлікі памерамі як камянёў у агароджы, так і шыротай плацінай: памеры зменшыя края каменнай аграды 1,7 x 1,4 м. Камяні выкладзены ў форме аана, усяго зафіксавана 12 вялікіх каміліў, памерамі, у сярэднім, 0,2 x 0,3 м. Сислы юрицоўкі па большасці каманёў адсутнічаюць. Камяні ўзвышаюцца над паметамі на вышыню ў сярэднім каля 0,3 м. З заходу па боку

размеччаны вялікі камені з выявай шалома дружыніка. Цра тое, што на гэтым камяні адностронна выява Мецята шалома свесціца харкітарныя дэты: вышытагая ўтару форма зюнц, намунасць наясноўкі і круглыя барміц ды абароны пушкі, а таксамі ізв. "жбльво" на шыте. Такія шаломы якіч маглі выкарыстоўвацца ў Вялікім княстве Літоўскім XIV–XVI стст. [1, с. 7]. Камень узвышаецца на 1,1 м ад дрёпчай панерхіі, мае памеры асноўы 0,5 x 0,6 м. Выява шалома арыентавана на заход і была нанесена на цосім басу камені. Іры гэтым паверхня каменю, на якой высечены машонак і платома, мае сляды пашарэзій апрацоўкі (як мінімум яна шліфавалася).

З усходняга боку цэнтральнага пахавання пастиўліцы вялікі камень прымаваўся да сцяны формы. Выявы адсутнічаюць. Гэты камень узвышаецца на 0,3 м ад паверхні зямлі. Унутры каменігай вокладкі насып не зафіксаваны. Пахаванне маркіравана № 3 (паводле чартговасці расчысцкі тэх. ёсцьных парэплкай). Зашубленіца боку размеччана пахаванне, якое мае памеры на зменшенні краю каменішай агароджы 2,5 x 1,1 м (мал. 11). Камені вышытагены ў форме авала. На югоўнай сцянцы гуаша пахавання шультыкі са сцяной і цэнтрапыталічнай. Каменігай вокладка ўтворана 13 хаубінамі (разам з каменімі цэнтральнага пахавання). Аднак памеры каменіёў тут меншыя, у спраддім калі 0,2 x 0,2 м. Вялікі каменіх адсутнічаюць, таксама як і сціды апрацоўкі. Камешкі ўзвышаюцца на 0,1–0,2 м ад паверхні зямлі. У заходній частцы размеччаны віслі камені памерамі асноўы 0,5 x 0,6 м, які ўзвышаюцца над паверхній зямлі на 0,7 м. З усходняга боку размеччаны камень, які мае памеры 0,4 x 0,3 м і узвышаецца над паверхній зямлі на 0,2 м. Унутры каменігай вокладкі насып не зафіксаваны. Пахаванне маркіравана № 1.

З паўночнага боку ад цэнтральнай магілы размеччана пахаванне, якое мае памеры па зменшенні краю каменігай агароджы 2 x 1 м (мал. 11). Ішубленіца гэта віслі пахавання агульная са сцяной цэнтрапыталічнага пахавання. Каменігай агароджы ўтворана 2 вялікі каменімі, памерамі 0,7 x 1 м, 1,2 x 0,4 м і 4 каменімі меншага памеру, з якіх 2 упараюцца агульную сцінку з цэнтрапыталічнага пахавання. Памеры меншых каменіёў у спраддім калі 0,2 x 0,2 м. На двух вілікіх каменіх зафіксаваны выявы крэйкоў, адзін крэйк міе перакрыжкі па трох верхніх кантаках. Сляды апрацоўкі формы каменіёў не заўажаюцца. Камені ўзвышаюцца на 0,1–0,3 м ад паверхні зямлі, вялікія камені размеччаны паступільным чынам. Камень, маркіраваны нівелірнай апаратаўкай 133 пахаваннікам на зямлю, пласкім

бокам з выявай крэйка ўніж. Крэйк арыентаваны на ўсход. Да гэтага каменя з заходняга боку прыкладзены другі камень (нівелірная апарата 111), які наесціўся да каменя асновы і перакрыг 2/3 яго заходніх частак. На гэтым камяні з заходняга боку размеччана выява крэйка. Межы пахавання з усходняга боку маркіруе камень дыяметрам 0,35 x 0,2 м, які ўзвышаецца над паверхній зямлі на 0,14 м (нівелірная апарата 138). Унутры каменігай віслі пахавання не зафіксаваны. Пахаванне маркіравана № 2.

Пасля здыму дзірвала панерхія раскопа прадстаўляла сабой сцяна-шоры пласт зямлі, на якім безсістэмна быші размеччаны вугольныя плямкі калі 0,1 м дыяметрам. Пласт зямлі на глыбіні 0,2 м прадстаўляў сабой ашвароўны зяністы пясок жоўтага колеру з плямкамі вугольнага дыяметрам калі 1–2 см. Пасля зняцца культурнага пласта на глыбіні 0,2 м камені быші працуемераны і выдалены з раскопа да заканчальнія работ. Скрозь пад каменіямі быў зафіксаваны каменікі вугольля памерамі 1–3 см.

Пасля здыму паверхні раскопа на ўздобні пласті 2 (глыбіні 0,2 м ад шыннай паверхні) на ашвароўнім зярністым мяккому жоўтага колеру быў зафіксаваны дзве вілікія плямы цёмна-шорай зямлі з вугольнікамі. Гэтыя зямлі мелі неправільную выцягнутую форму і размеччаны па накірунку ўсход-захад. Памеры вугольных плям 0,6 x 0,3 м (мякка к. 5-6-8-9) і 0,5 x 0,25 м (шыннічны частка к. 5).

У межах кв. 9 зафіксаваны рушкі драўлянай плахі з чатырма шылкімі, плаха размеччана прыкладзі па лініі ўсход-захад. Ад іх паўзахадзеі славілі кіргінскай драўлянай падахні і чатыры цвіса, па лініі з коянінага боку (мал. 4), якім пынам, прыкладзі драўлянай плахі быў калі 0,7 м, дыяметр калі 0,1–0,15 м. З усходняга краю плахі, калі цвіску, плахіруюцца рэчышчонінныя зафіксаваныя круліші лінзы нугага, дыяметрам 0,05 м. Аднагоўчыя цвісы вугольло ашвароўны на мяккотк. 4 і 7 (2 шт.), у цэнтры кв. 5 (2 шт.) і па ўсходній частцы кв. 8 (1 шт.). Таксама ў межах кв. 5 зафіксаваны 8 лінз з цёмна-шорай зямлі, дыяметрам 0,05 м, 1 лінза цёмна-шорай зямлі зафіксавана ў заходній частцы кв. 8. У межах паўночнай частцы кв. 3 зафіксаваны пляма цёмна-шорага зяністага супеську, памерамі 0,5 x 1 м.

Практычна ў цэнтры кв. 8 быў знайдзены ніжовік сківіца (мал. 11), які падвойлены мужчынне старати ўзросту (вызначылі антрацінага, старшага вынарадчыка ГЦДУ Волгі Альточніны Емальятчык). Шылкі с. тлоў пахавання па гуашы ўзроўні зафіксаваны не было.

У межах плахі з боку знойдзела асплоўная частка керамікі раскопа 1. Гэты быў і камандкі гароткай XVI-

ДУК І.У. АРХЕОЛОГІЧНІЯ РАСКОПКІ НА ГРУНТОВЫМ МОГІЛЬНИКУ ТУРЖОН 2...

XVII стст. (мал. 12) Цілім я виграби ацсугнічалі. Болотна частина керамік била знайдена у межах цемна-шерага частина замії кв. 3. У кв. 8 на мякы гг. 2–3 буї зафіксованы рошткі гаршчка XVII – перший палови XVIII стст. (захаваліся донці, частина сценак і кавалак венча) (мал. 12: 4, 9). Гаршок издоблены хвалістим арнаментом. На меслы гаршчка зафіксована лінза цемна-шерай замії з кутлем, діаметром 0,3 м) (мал. 13). У кв. 1 у межах чаистої 1–2 буї знайдены рошткі паліванага гаршчка другої паловы XIX – пачатку XX стст. (мал. 12: 3). Заўсёды фрагментам керамік слаларкоічалі лізы вуга до ў културыльм чаисте.

Аналагічны характеристар культурнага чаиста захаваўся на спібіні 0,3 м. Асноўная частина чаиста ўтворана ациародным зарністым шасіем жоўтага колеру (мал. 13). Нац центральнім пахажашем на мякы кв. 1, 4, 7 – 2, 5, 8 і 2, 5, 8 – 3, 6, 9 зафіксованы чаист цемна-шерай з вуглем замії ў выглядзе прамавугольніка памерамі 1,4 x 2,2 м, размешчанага на паўдніку размітчыя сеткі цэнтральних квадрату. Таўчыня "сценак" тутай фігуры вагаеша аш 0,2 да 0,4–0,6 м. У гэтым чаисте цемна-шерай замії на мякы кв. 5 і зафіксованы ліза вугалю ивыльнай формы, памерамі 0,4 x 0,6 м. Аналагічна лінза размешчана ў межах кв. 3 (яго паўночна-ўсходняя частка). У паўночнай частцы кв. 2 зафіксованы два каміні діаметрам каля 0,2 м, тры каміні діаметрам да 0,15 м зафіксованы ў цэнтральнай частцы кв. 1 (швелірны адзнакі 167–171). Побач з каміннямі кв. 1 знаходзілася паўспарахнелая чаиста даўжынёй 0,2 м, шырынёй 0,1 м, яе канцы былі абшыты. Размешчана па пакірунку поўдзен-поўнач.

У чаисте 3 знайдзены рэзінкі гарпичка (швейцарскага разібранага ў чыл. 2 кв. 8 нячышня), а таксама ў кв. 4 кавалак тэркотавай кіфі з рамкай, па якой можна датаваць выраб другой паловы XVII – пачаткам XVIII стст. (мал. 14: 1).

Аналагічны характеристар чаиста захаваўся на 1: табліца да 0,4 м у межах гг. 4 (мал. 15). Чаист па-разнейшаму складаўся з зяргістага ліску жоўтага колеру, у якім прылягнілі фіксаваны рошткі спаленай драўлянай канструкцыі. Гэтыя рошткі зафіксованы ў выглядзе палісы цемна-шерай замії з шырокім діаметрам 1–3 см. Па ліші мякы кв. 1, 4, 7 – 2, 5, 8 паласа цемна-шерай замії непаралігальная, праходзіць праз уесь раскоп і мае шырыню ў сяроднім 0,2 м, па лініі мякы кв. 2, 5, 8 – 3, 6, 9 паласа цемна-шерай замії мае перегутоўнія абрэсы, у межах кв. 6 зроблены атгамітаванне да паўночнай сцены раскопа ў межах кв. 6. Аналагічная чаиста зафіксована ўздоўж паўнёй сцены раскопа 1 ў межах кв. 4 і 7, максімальная яе шырыня у кв. 4

дае 0,3 м. Тоеж зафіксована ю паўночнай сцени кв. 3. Усе разам палосы ўтвараюць маёнтак прамавугольніка памерам 2,2 x 1,2 м, размешчанага над цэнтральным редам квадратаў 2, 5, 8. У межах кв. 1, 4, 7 і 3, 6, 9 форму былога драўлянага збудаванія вызначыць пяцька. Тым не менш, у межах гг. 4 разіткі спаленай драўлянай канструкцыі зафіксаваны на дусімі трох пахаваніямі.

У межах кв. 4 гг. 4 знайдзена невядомая колькасць сценак гаршткі (нераважна дробныя фрагменты) і пяць. Крамік з буйной жадростю у керамічным цесні датуецца XVI ст. (мал. 14: 9).

У межах гг. 5–6 разіткай спаленых драўляных конструкцый не зафіксавана (мал. 16). Культуры пласт ча-ранейшаму прадстаўлены ациароднымі зарністымі пяском жоўтага колеру з некалікімі разнімі лініякамі вуглоў, діаметрам 1–2 см. У межах кв. 4 знайдены кавалак трыс (швелірны адзнака 216), у кв. 5 – кавалак драўлянай паўспарахнелай чаисті памерамі 0,2 x 0,1 м, у кв. 8 – канчик, матчыма, той жа плахі, толькі абшыленай (швелірны адзнакі аднаведна 193–191), у кв. 9 зафіксованы два невялічкія кавалкі паўспарахнелых драўляных дошак таўшчынёй 3 см, даўжынёй 10–15 см (нине ёркія адзнакі 190).

На ўзору пласта 7 на спібіні 0,7–0,8 м ад дрэвнай палерхіі былі раскапаны трох пахаванія ў грунах (мал. 17). Іх кісліны пароплікі падежалі исцільне на ўзроце болы за 60 год (пахаванне № 1, кв. 1, 4, 7), дзяўчыны па ўзроце 4–5 год (пахаванне № 2, кв. 6, 9), мужчыны па ўзроце 40–50 год (пахаванне № 3, кв. 2, 5–6, 8–9). В.А. Гмельянчык праведзенія антропологічная экспертыса парошикай.

Над лівімі трупамі (пахавані № 2 і № 3) зафіксованы разіткі спаленай дровы ў выглядзе палосак кутлем даўжынёй 0,4 да 0,6 м і шырынёй каля 0,05–0,1 м (пахаванне № 3) і лінійку вугалю діаметрам 0,01–0,05 м (пахаванне № 2). Разіткі спаленага дрова знаходзяцца на югам узору і з верхнім краем трун, якіе належалі аднаведна адзнакам 222–226–236 (мал. 17).

Цела нябожчыцы пахаванія № 1 размешчана та імі на паўночны-захад. Пахаваніе зроблена ў даўблёной трунне прамавугольнай са скрутленымі вугламі формы, ёй ўжына трунка 1,8 м, шырыня 0,4–0,45 м (мал. 18). Касцяк быў перакрыты рошткамі паўспарахнелай трупі, якія найлеці захавалася ў месцы судакраменія з косткамі чораша, рэбер і інш. (мал. 17). Ад трупі фактычна засталіся толькі валокны дровы таўшчынёй 1–2 см. Разіткі пакрыўкі трупі знаходзіліся на касцяку на спібіні 0,1 м ад верхніх краяў сцены трупі (швелірны адзнакі адзнакі 223–

229 – 234·244). Даўжыня касцяка ў пахаванні – 1,5 м (салрапады рост жонглера паводле антрапагічнага низшчэнні – 165 см). Цела пакошчэнна на спіну ў роўным стане, рукі на боках, пахаванне на рудзях. Захавана сцяльца цела адносна добрая – для антрапагічнай экспертызы сабраны практична пойны ўзрост. Пахаванне безінвентарнае. Труна быста запоўнена пластом здроствага піскавіку жоўтага колеру, ненасредна каля юстак шырынёю 0,05–0,8 м ад дна труны зафіксавана драўляная парахня і светла-шэрагл адродная замяя (мал. 19).

На месцы труны засталася матерыковая яма № 1 прамавугольнай формы з закругленымі краямі 1,8 x 0,45 м, шырынёй 0,24 м. Яма мае плоскае роўнае дно, паката пакідзенныя сценкі. Яма запоўнена пластом здроствага піскавіку жоўтага колеру, на вышыню 0,05–0,08 м ад дна ямы зафіксавана драўляная парахня і светла-шэрагл адродная замяя (мал. 19).

Целадаўжытніцкі пахавані. № 2 размешчана галакой на захад з певалікім адхіленнем у 18° на поўнач. Даўжыня памерана ва ўпросце 4–5 плюш. Пахаванне зроблена ў труне прамавугольнай формы, даўжыня труны – 1,28 м, шырыня – 0,4 м (мал. 18). Касцяк, якога захаваўся практична толькі чэреп, быў перакрыты рэлігійнай падсцілкай труны ў выплыўце прыпластачкі 1–2 см драўлянай парахні (нівечірныя атзнакі ашаведна 226·236 · 240·244·248) (мал. 17). Ад бакавых спелак труны фахтыгта застаснія чохлы вадокні дрэва гаўшчынай 1–2 см. Труна была зроблена з донак і брусоў і мела прамавугольную форму, звертыкальнымі сценкамі на ўзлы 0,2 м. Донакі замацаваны на між сабой гаўкімі, якіх быті знойдзены скроў паміж перымеру труны (мал. 18). Нета драўлянай труны знутры была замацавана на драўляных брусах прамавугольнага сечэнні 1,5 · 2 x 10 x 125 (?) см. На дно сцяльца 35 см ад заходняга краю брусоў была зроблена перамычка з бруса антрапагічнага сечэння даўжынёй 0,3 м (мал. 18). Перамычка замацаваны гаўкімі размежаванымі щылакамі вонкі ад знейнага бруса. Верходна, яна была не адна, аднак выразных слоў астатніх не захавалася.

Даўжыня касцяка ў пахаванні не вызначана, паколькі кости ногі спарожнелі. Цела пакошчэнна на сцяльцу ў выплыўчым стане, голечкія кости размешчаны ў цэнтральнему. Труна была запоўнена пластом здроствага піскавіку жоўтага колеру, ненасредна каля юстак на вышыню 0,05–0,08 м ад дна труны зафіксавана драўляная парахня і светла-шэрагл адродная замяя (мал. 19). Такая ж замяя заходзілася і над дном труны ў заплуненні паміж брусамі.

У рабеце грудней для ўчынкі бывшай зноўшчэнні пад скрі і алавянны праваслаўны крыжык. Карабі былі складзены з панцрак-бісера ў колькасці 116 шт., чатырох пашерак цёмна-сінага колеру, адной панцрук белага і другой чорнага колеру.

На месцы пахавання засталася малерыковая яма 2 прамавугольнай формы 1,25 x 0,4 м, глубіней 0,22 м. Яма мае плоскае роўнае дно, паката пакідзенныя сценкі. Яма запоўнена пластом здроствага піскавіку жоўтага колеру, на вышыню 0,05–0,08 м ад дна зафіксавана драўляная парахня і светла-шэрагл адродная замяя (мал. 19). Такая ж замяя зафіксавана ў заплуненні пад скрі і пашторы пад дном труны паміж брусамі на вышыню 0,03 м.

Цела пабожчыка пахавання № 3 размешчана галакой на захад. Пахаванне зроблена ў труне прамавугольнай форме, даўжыня труны – 1,75 м, шырыня – 0,5 м (мал. 18). Труни зроблена з донак, замацаваных паміж сабой гаўкімі. Гаўкі знойдзены скроў паміж перымеру труны, пры гэтых асобныхіх шылакі цвікоў заходзіліся з унуршлага боку труны (мал. 18). Касцяк быў перакрыты рэлігійнай падсцілкай пакрыўкі труны, якая найлучш захавалася ў месцы судакранення з косткамі чорала, робер і рук (мал. 18). Ад труны фактыгта засталіся толькі на юкны дрова гаўшчынай 1–2 см. Рэлігійнай пакрыўкі труны заходзіліся на касцяку на ўзлы 0,2–0,3 м ад верхнага края сцяльца труны (ніечірныя атзнакі ашаведна 222–233 · 249–259). Даўжыня касцяка ў пахаванні – 1,6 м. Цела пакошчэнна на спіну ў выплыўчым стане, рукі на боках, пахаванне безінвентарнае. Касцяк даволі магутні спаражлів, засталіся фактыгта голкі чэреп (без патынічнай часткі), кускі рук і ног без ступняў. Труна была зафіксавана пластом здроствага піскавіку жоўтага колеру, ненасредна каля юстак на вышыню 0,8–0,1 м ад дна труны зафіксавана драўляная парахня і светла-шэрагл адродная замяя (мал. 19).

На месцы труны засталася матерыковая яма 3 прамавугольнай формы з закругленымі краямі 1,75 x 0,55 м, глубіней 0,4 м. Яма мае плоскае роўнае дно, вертыкальныя сценкі. Яма запоўнена пластом здроствага піскавіку жоўтага колеру, на вышыню 0,08–0,01 м ад дна ямы зафіксавана драўляная парахня і светла-шэрагл адродная замяя (мал. 19).

Матырый расклона 1 – жоўты а-пародычны здроствы піскавік жоўтага колеру. Інверталі матыріка роўны.

Паслы гравіраваны атрапагічнай экспертызы, кости быті раскладзены ў матерыковых ямах ў анатамічным парадку разам з рэлігійнай часткай

ДУК Д. У. АРХЕОЛАГІЧНЫЯ РАСКОПКІ НА ГРУНТОВЫМ МОГІЛЬНИКУ ТУРЖЦІ 2...

цвікоў. Пахаванні засыпаны. На могівках алюеўленія начатковы вігляд пахавання ў камяні паставены на быльых месцах у парцаку іх размешчэння.

Выпікі антрапалагічны экспертызы матэрыялаў пахавання могільніка Туржцы 2.

Шкілетныя пароніткі належалі жанчыне ўзросце больш за 60 гадоў (пахаванне № 1), дзяўчыны ў ўзросце 4–5 гадоў (пахаванне № 2), мужчыне ў ўзросце 40–50 гадоў (пахаванне № 3). Статуза пахаванняші шкілетнага матэрыялу невысокі. Жаночы чэреп захаваўся пачкам, у мужчыны былі разбураны пышыбічны і левая пісменная костка. Ірзичычы тэршы бывуць цалкам раструшчаны — якдома, што дзірчыя косткі захоўваюцца горшы за косткі дарослых, што абумоўлена іх нараўнай лік сістэмай мінералаў, які насычаны ён. Усе гэтыя змены былі ахарактарызаваны як тафычымічныя (посміротныя). Выражаных патаноў не назіралася. Пахаваніх дыскрымінантнага шэлізу як жаночы, так і мужчынскі чэрепы былі ашчесены, выгрупаваны сельскага насельніцтва Беларусі XVIII–XIX стст.

Археалагічныя знаходкі. Сярод археалагічных знаходак раскопа I знойдены нераважноць керамічнага вырабы. Кераміка бытала ў юдзені і нераважноць ў верхніх пластиках на глубіні да 0,3 м. Кераміка прадстаўлена кавалкамі гарыпкай, зробленых на ручным і нажкім ганчарным круге. Керамічнае пасуда асобных памероў утрымлівала даметкі жарсткіх дыяметрам да 1–2 мм (мал. 12: 6, 8, 9; 14: 3–7). Знойдены алюеўлене хіцістым арнаментам венча гарыпка, зробленага на ручным ганчарным круге (мал. 12: 1), а таксама маленькая фрагменты венча гарыпкай, зробленых на нажкім (?) ганчарным круге (мал. 12: 4). Падобныя гарыпкі ў Полацку і Віцебску выраблялі з канца XVI ст. па пратыпу XVII ст. [5. Мал. 6: 1–12; 9, с. 79]. Асобныя формы гарыпкай (мал. 12: 2, 4) бытавалі ў Віцебску ў першай палове XVIII ст. разам з адметнай кафуляй з карнізам [10. рис. 23]. Фрагмент аднаго добра заладзілішлага жига (мал. 12: 5) па аналогіі з калектывай гарыпкай з Бускага замка датуецца XVII ст. [3, мал. 6: 1; мал. 13: Тып 6: А]. Каваткі доўшы гарыпкай з буйной жарствай у керамічным цесніе верагодна былі выраблены ў XVI ст. (мал. 12: 6; 14: 6, 7), адлю з іх мас невыразны борык на краю і зроблены па ручным ганчарным круге (мал. 14: 6). Такія ж арыксты мае слёшчы гарыпка з жарствой у цесні і бархоламі па пошкавану боку (мал. 14: 9).

Знойдены фрагменты аднаго гарыпка з празрыстай карычневай пасівай, гарыпок лацвеца другой паловы XIX–чаткім XX стст. (мал. 12: 3).

Сярод роштак керамічнага пасуду не ўдалося аднайти півонінага цылага начыння. Знойдены разні

ніжай частцы гарыпка, зробленага на тонкім (?) ганчарным круге з адзінным кавалкам венча (мал. 12: 4, 9) спедчылы, што наяўлася ашчесеніе рыхлаліту — гарыпок з куплем быў прынесены ўжо пахаванні і рытуальны разбіты на месцы пахавання. Малчыма, гарыпок разглядалі як сімвал жыцця, а каткі чалавек паміраю, яго разбівалі ў знак завяршэння яго зямнога існавання [8, с. 61]. Відзвочна, што ў дадзеным выпадку адностроннасьць роштак археічнага памінання абрацу, каткі зникненіе перавернулага посуду ў магіту вынікало фундаментальнага ўздзеянія ў смерці [2, с. 68]. Звычай біш послуд вядомы ў славянскіх пахавальных абрадах з сярэдзіны I тыс. н. э. Ни працягу ўсяго ўзыгніцкага перыяду ён суправаджаўся рыгуаламі кромішні, што таты збиралі косці ў пры гарыпок-урну. На думку Т.В. Вишніцкай, звычай біш послуд на пахаваннях утілізіраваў ў амплітуду абрадавага пашыння іміж разрывам сунязі з памерамі і захаваннем гэтай сувязі [2, с. 70]. Да гэтага ж треба дадаць, што слова "горас" у славянскіх мовах уваходзіць да абавязковага пінгвінана начыння [2, с. 70].

Сярод знаходак вылучаюцца ківапак рамачнай кафлі, зроблены з добрасінечнай аглішроднай чырвонай глины. Малюнак несімвалічны, аднак тэхнолагічна (наяўнасць рамкі з адным уступам, добры аблеп, альварднае керамічнае цеста) кафля датуецца сиродзінай XVII – пачаткам XVIII стст. (мал. 14: 1).

Першыя большасць знойдзеных цвікоў з'яўляюцца часткамі кінструкцый драўляных трун (мал. 21). Цвікі маюць розныя памеры ад 4 да 8 см у даўжыні, сірье склады, прамавугольны ў сяченні, погонка прамавугольная ці авалычная. Асобна прадстаўлены скобы, зробленыя па аснове цвіка з ладзіковая прымашнялай палоскай металу ў выглядзе літары "Т" (мал. 21: 3).

Кіралі скожыненныя злацерак-бісеру ў колекцыі 116 пп.: чатырох злацерак пісня-сіняя колеру, адной злацеркі белага і адной чорнага колеру знойдзены ў пахаванні дзяўчынкі ў рабечыя грудзей (мал. 20: 1). Бісер зроблены з іёмнага шкла, зношу пакрытымі скобай карычневай эмальлю, форма дзежкападобная і піліншрычтая, даўжыня 2–3 см, дыяметр 2–3 мм.

Усе астартыя панеркі маюць дзежкападобную форму. Панеркі сінага колеру маюць памеры 1 x 1 см, дыяметр адтуліны 2 мм, панеркі чорнага колеру маюць памеры 1 x 0,8 см, дыяметр адтуліны 3 мм. Панерка белага колеру мае памеры 0,8 x 0,8 см, дыяметр адтуліны 2 мм. Рэжыструючыя каралкі прывезены на мал. 20: 1.

Прамых аналогій панеркам не наяўлена. Адзінчын, што панеркі пад памерах і колеры панеркі быті знойдзены В.М. Іліюка на гарадскім могільніку

Гародок (Гародоцкі раён Віцебскай вобласці). Могівка ў датуеща XV–XVI стст. [9, с. 161]. Карапі з аднаго гародоцкага пахавання прадстаўлены буйнымі пашеркамі, сярод якіх былі дэжкападобныя сінія і чорныя пашеркі [4, с. 133]. Як можна меркаваць па выніку [4, мат. 139: 7], памеры сініх дэжкападобных пашерак перавышаюць знайдзенныя па могівкі Түржэц 2 (каля 1,3 (1,4) x 1 см). Пашерка аватальнай формы з сінімі непразрыснутымі шкіламі была знайдзена ў Польшчы разам з манетай 1663 г. пад час раскопак Н.І. Задзювіч, пашерка з'яўлялася састаўной часткай жаночага ўпрыгожэння і мела даўжыню каля 1,2 см [6, Ф. 58].

Разам з пашеркамі быў знайдзены шкільны крэйцер (мат. 20: 2, 3). Крэйцер зроблены тэхнікай аплікуі ў форме, складзены з двух наповак праз зглічэнне паміж пашытоўкі ў верхній частцы. Захавалася выява ўскрыжавання (аверс), выява па ровеснікі баку не зфіксіравана. Памеры крэйцера 2,5 x 3,5 см, ніжняя частка аблімана. Захаванасць дротіка, металюрысты, крохкі.

Такім чынам, ганчарныя вырабы з раскопа 1 датуюцца XVI–XVIII стст., адзін фрагмент наліванага гарніса быў выраблены ў другой палове XIX – пачатку XX стст. Фрагмент кафлі мае больш вузкае дланінне – сярэдзіна XVII – пачатак XVIII стст.

Проблемы інтэрпретацый і ітрыбуцыі

Вызначэнне исабілівасцей пахаванняў абрацу сельскага насельніцтва Беларусі XVI–XVIII стст. з'яўляецца актуальнай задачай, паколькі скончылася даследавання сельскіх могільнікоў з'яўлецца пакуль што недастатковым. Старожытная пахавальня абрацу асаціяцца з шыяліскім насельніцтвам Х–ХІІІ стст. на ўсходзе Беларусі прадстаўлена значна большымі магчымасці для гістарычных рэканструкцый, чым даследаванне ўласна пахавальнай абрядавасці беларусаў. Асноўнымі даследаванымі пахавальнямі поміж іншымі сельскага насельніцтва Беларусі ў эпоху ранняга Новага часу (XVI–XVIII стст.) з'яўляецца Гродзеншчына [8], у меншай ступені – Гомельшчына і Віцебшчына [4].

Паводле А.В. Квяткоўскай, левабярэжжа Заходнай Дзвіны у межах Барысаўскага, Бярэзінскага, Глубокскага, Докшыцкага, Лепельскага, Унечскага і інш. раёнаў Віцебскай вобласці ўмаходзіла ў арэал распаўсюджвання сяроднявечных каменішых пахаванняў – поміж іх разнапланавых і храставішч адрозненых [8, с. 40]. Таму ў вызначэнні характеристу пахавальні могільніка Түржэц 2 варта абаваліцца па імяны археалагічныя магіяры.

Даследаванні ў раскопе 1 пахаванні належалі сельскому насельніцтву вёскі Түржэц. Прагледы сведчылі, што пахаванні, а таксама кількі атракции атчужаны

экспертты. Знайдзеная ў пахаванні дэяцілікі рочы прымых атракций не маюць, аднак форма нащельнага крэйцера і спосаб яго вытворчасці сведчаны на карысць яго дакладнасці ў межах XVII – XVIII стст. Крупныя шкільныя пашеркі здрэнку сустракаюцца ў пахаваннях Польшчы XVI–XVIII стст.

Фрагменты керамічнага посуду, знайдзеныя ў раскопе 1, датуюцца XVI–XIX стст., адзін асноўныя частка рэшткай гарыччу ёсць цаглаванне XVII – XVIII стст. Найверагодней пахаванні быті проблемай ўпершыя палове, міжчыма, пачатку XVIII ст., а ўшаюцца памерлых прадметаў да пачатку XX ст. Не виключаючы, што ў той час, калі быті застасовыны пахаванні раскопа 1 могільнік ужо дзеяйчалаў – гэтым ступеням пахаванняў касобных керамічных форм посуду XVI ст.

Пахаванні зроблены ў драўляных трунах. Цела сталай жаночыны (босьш за 60 гадоў) было зменгашта ў драўблёнай труні білизі загадзя падрыставана. Смерць мужчыны і дэяцілікі магічыма, была печацанай, і таму роднымі быті зроблены труны з дошак, выраб якіх не збірае прамог часу.

На месцы ўсіх раскопаных пахаванняў узводзіліся складаныя канструкцыі – даманіна з дрэва, якая спатыкалася. Камікі вугло, знайдзенныя скрозь у зячі нац трунамі сведчылі, што перацеханнем пахавання выпальвалася. Магічыма, тута было зроблена значна раней і спедчыць цара наядунасць якіх не захаплялася. Паводле А.В. Квяткоўскай, пугальніны прашчысткі на аналагічных пахаваннях поміж іх сведчылі пра злікі пахаванні ў складзе Зібіча [8, с. 60]. Паводле вуснага візіонізму кандыдата гістарычных наук, доктора ІЦУ Уладзіміра Альксандравіча Любіча, звесткі пра культ Зібіча ў гістарычных краініцах XIX–XX стст. адсутнічоў. На думку даследчыка, легендай на імяны атракции рэзко аглют, напрэклікай ачышчальнай функцыі, у пахавальні помніку атракции ўобразах сушынавання працяг.

Древа будаўніцтва каменішых агароджай ў галаве і, здрэнку, у ногах пахаванняў выкарыстоўвалі камяні са знакамі. Прычымсі, традыцыйна будаўніцтва каменішых каменішых агароджай з усімі паштам у ногах і галаве пахаванняў належыла на могільніках Беларускага Панямоння (Ваўкавыскі раён Гродзенскай вобласці) падрыхтаваны XVI–XIX стст. і з'яўлялася пахавальнім маркерам для перыядычнага датавання пахаванняў [8, с. 47, 161]. Пахаванні каменішых канструкцый ранняга

Новага часу генетычна звязана з больші рашчай пахавальнай сірэй імеччай традыцый [8, с. 47].

Находжанне камянёў са знакамі застаєца не ўисвітленаым. Магчыма, што да XVIII ст. – часу ўладкавання пахавання ю могілкі Түржэц 2 – семінальцы выяў на камянях быша ўжо забыта і сию часе азымскова выкарыстоўчай камяні са знакамі, якія нагадвалі хрысціянскі крыж. Можна меркаваць, што сяляне разбіраю старыя языгнігкі камішчы, якімі была носьмі багата навакольная акруга (найўчасты ахвирішкі гэтага пачындржае). Пра час нанясення сімволікі на камянях можа ўсюкона свядчыць выява шалома XIV–XVI стст. над пахаваннем мужчыны.

Асобныя, безумоўна хрысціянскія каменныя кръжы, быні зроблены ў час існаванія могілкінка. Не включаючы, што могілкі Түржэц 2 начаў ласейнічаць ражай за XVII ст., ісця можна падвергніць пынякам правядзенія дамейшых раскопак.

Адзіачным адну харктэрную асаблівасць: устаноўленне памерных на дастелаваных пахаваніях могілкінка Түржэц 2 працягвалася з XVIII ст. да пачатку XX ст. Бешчарускія сяляне стварылі вельмі ўстойлівую грашыльду, існаванне якой не перавыніць піматлікія войны і пытанні 1654–1667 гг., у выніку якіх гуты край абязлюдошэй на 75 % [13, с. 130], а таксама спустападытыя войсы XVIII–XIX стст.

Аналігічныя могілкінкі былі выяўлены С.М. Глушковым у 2006 г. каля в. Глыбачка, Двор Паўноч (Ушачскі раён), Варонічы (Полацкі раён). Гэты рэгіён уваходзіць у гісторычную Полацкую акругу (у XVI–XVIII стст. гэтага адпаведна, межы Полацкага ваяводства, якое існавала да 1777 г.) [12, с. 524]. Разам з С.М. Глушковым у 2007 г. памі быша працавана археалагічная разведка на могілках, вынікі якой дазваляюць зафіксаваць падобную да могілкінка Түржэц 2 сістому размешчэння і будоўлі пахавашчай.

Вясковыя могілкі каля вёскі Глыбачка (Ушачскі раён) размешчаны на паўночнай ўскрайніне вёскі на роўнай пляцоўцы паміж двух невялікіх азёр (мат. 1). Могілкі царосльня дрэвамі і падлескам. Старожытныя пасевалі ўяўляюць сабой вышынапутныя на накірунку паўднёвы-ўсход – паўночны-захад авальныя агароджы з камянёў, даўжышчай каля 1,5–2 м, пойрдней каля 1 м. Памеры камянёў у сяродді 0,2–0,4 м (зафіксавана большіх 10 индивідуальных пахаваній). З паўночна-захаднага боку кожнага пахавання, як і раніше размешчаны валікі камень, даўжышчай каля 1 м. На некаторых камяных сустракаючыя высечаныя барознамі надпісы "DOM" (ад лацінскага "DOMINUS VOBISCUUM" – 1 асполіт з вами) і даты 1837, 1843 і інш. На некаторых камянях высечана сімволіка ордэна езуітаў (надпіс IHS і

палаючыя сорца пасиродзіце літары "H"). Адзін з камянёў змянілася наяву сімволікі ордэна, пад ім дата "1837", пад лігатай скарочаны надпіс "DOM" і ўнізе яшчэ адзін надпіс "JURKO" (мат. 22). Тут жа ў цэнтральнай частцы могілак з паўночнага боку размешчана пекалькі каменныя кръжы (мат. 23).

Старожытныя пахаванія захаваліся ў цэнтры могілак на пляцоўцы памерамі каля 90 x 40 м, арыентаванай даўжышчым бокам па лініі паўднёвы-захад – паўночны-ўсход. Могілкі размешчаны радамі ў лінічышчую адзін да аднаго. Зусіх баку старожытныя пахаванія забудоўваюцца сучаснымі. Цікава адзначыць, што пераражная болыпастэр сучасных пахаваніяў арыентаваны па накірунку ўсход-захад (галава памерлага), атнак несгоральная пахавані 1960-х–1970-х іт. арыентаваны зігадайтна старожытным – галава памерлага арыентавана галавой не на заход, а па паўночны-захад. Такім чыслам, прасочнасці пашырненай пераемнасці старожытнай і сучаснай традыцый пахаваніяў.

Вясковыя могілкі каля в. Двор Паўноч (Ушачскі раён) размешчаны на заходній ускрайніне вёскі па высокім пагорку (мат. 1). Црктычна палікам забудаваны сучаснымі пахаваніямі. У цэнтральнай частцы могілкі зафіксавана фрагментавана ўнічэльная старожытная пахаванія – могілкі з каменнымі агароджамі. Пахаваніі ўяўляюць сабой выпуклуюся па накірунку паўднёвы-ўсход – паўночны-захад авальныя агароджы з камянёў, даўжышчай каля 1,5–2 м, пойрдней каля 1 м (зафіксавана 3 пахаванія добрай захаванасці). Памеры камянёў у сяродді 0,2 м.

Вясковыя могілкі каля в. Варонічы (Полацкі раён) размешчаны на адлегласці 0,5 км на заход ад вёскі па высокім пагорку на беразе р. Ушача (мат. 1).

Старожытныя пахаванія захаваліся на глыбоўцы памерамі каля 180 x 50 м, арыентаванай даўжышчым бокам (даўжышчай паўднёвы-ўсход – паўночны-захад). Этыя старыя могілкі размешчаны ў паўночна-захаднай мысавай частцы. Могілкі размешчаны радамі ў лінічышчую адзін да аднаго. У паўночна-захаднай і паўднёвую-ўсходнюю частцы яны актыўна асвойнагілі над сучаснай пахаваніяй.

Могілкі царосльня дрэвамі і падлескам. Пахаваніі ўяўляюць сабой выпуклутыя па накірунку паўднёвы-ўсход – паўночны-захад авальныя агароджы з камянёў, даўжышчай каля 1,5–2 м, пойрдней каля 1 м. Памеры камянёў у сяродді 0,2–0,4 м (зафіксавана большіх 100 (!) индивідуальных пахаваній). Зразу з паўночна-захаднага боку пахаванія размешчаныя валікі камень, пышнішай каля 1 м. На большасці пахаваніяў дамінуючыя камяні

алсупіціаўг. На некаторых пахавашнях размешчаны каменныя крыжы, на асобных камянях высечаны крыжы. На адным камені з чырвонага граніта зафіксаваны надпіс “ЦРЬ” (“Царь”), над надпісам выбітагарыснічнае лінііца з філённоў сіх трохлітар, пад надпісам, у прыят (з водзутнам) літары “Н” высечаны рэйнікашовы крыж. Асобнічастро нашіса з’яўліліца ірхайтныя скосаб перадачы літары “Ц” – яна наядобная ці “Ч”, што ўскосна сведчыць пра познесироднія вічную традыцыю напісання. Крыжападобныя знакі размешчаны і на баках першародкі юр'яка (меш. 24). Істы камень размешчаны ў паўночнай, магчыма, найболыі старокітнай частцы могільніка.

Паводле вуснагі відзнатанія У.Л. Лобача, ашкініных могільнікоў з каменімі агароджамі менавіта на левабярэжнай частцы Беларускага Надзвіння знаходзі больші некаторыя з іх амкрыты пачас этнографічных экспедыцый Польскага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 1995–2006 гг. Надпісюта, на могільніку каля вёскі Шоўыбоўцікага раёна па ўсюм з камянёю у 2002 г. зафіксавана ўнікальная счастлівая выява.

Відавочна, што выпуклае чынга роду помнікаў вартас асобнага даследавання і патрабуе сумесных памагальніц археолагу і эпіграфіку.

Высновы. Адкрытыя пахавашчі, підзеў, дастоўка не адзінныя, якія існавалі ў гісторычнай Польшчыкай акрузе. Іх іспіраваныя сліды, спаўзаемі. Якіч магчыма выявішь, на асобных іхесцовых могільніках. Варта исоба подкресліш чой факт, што ўкрытыя могільнікі каля вёсак Туржэц 2, Віронічы (Польскага раёна), Глебенікі і Двор Паўліце (Ушанікага раёна) яскрава сведчыць пра аднаўленую традыцыю сельскіх пахаванняў. Характорызмі рымкамі тагай традыцыі з’яўляюцца: арыентация памерлых гашчавай на паўночны-захад; рэзультатычные міні радамі на пакірунку ліку-рэвыв-захад – паўночны-ўсход; наяўласць каменімі агароджай накол магілы і, пірэлка, велікіх камянёў са знакамі ў галіве і нагах гібожчыка. Зразку замест камянёю лікварыстоўніцтва каменімі крыжы.

На аналогіі з пахавашчімі каля вёскі Туржэц 2 і шпорагу дацатковых прыкмет іхтую груну сельскіх могільнікаў можна ціялічыць да канца XVII–XVIII стст. Не выключана, што могільнікі пачалі дзеянічаць, у XVI ст., пра што сведчать наўгансце, пугало ў хуцьтурлым пласце пасці раскамашчымі пахавашчімі могільнікаў Туржэц 2, кавашкі керамічнага посуду XVI ст., выява швалома з тулага ж могільніка, а таксама археічныя надпісі, выяўлісты на камялі з могільніка Віронічы.

Вызначаная традыцыя сельскіх пахаванняў у Полацкай акрузе існавала сама мезей у XVIII ст., як межта меркаваны, па трох раскопаных пахаваннях могільніка Туржэц 2. Дырэчы, гэты могільнікі з'яўляюцца асмечтнымі па кількасці захаваных камяліў са знакамі і пахаванняў з каменімі агароджамі. Аналагічныя могільнікі з алтаведчай сістэмай пахаванняў існавалі на тэрыторыі Беларусі ў большім часе, прынамсі, у XV ст., пра што сведчыць матэрыва раскопак могільніка на гарэзішчы Новы Бонецк Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці [4, с. 136, мал. 138]. Паводле плана раскопа ў Новым Бонецку відавочна прасочваеша арыентацыя пахаванняў на пакірунку паўднёвый-ўсход-паўночны-захад. Аналігічная арыентацыя часткі пахаванняў зафіксавана на сельскім могільніку XVI–XVIII стст. каля в. Снядзін Пісрыкаўскага раёна Гомельскай вобласці [4, с. 137, мал. 153].

Паводле раскопак трох пахаванняў на могільніку Туржэц 2 можна лічыць, што пахаванія пасажаті прынесло наму сельскому населенніму. Цела стацій жамчышы бы, ю пакіцзеты ў лаублённую каподу, цены музчыны і дзяўчынкі ў драўлянія труны зробленыя з дошак і здамацьці цікімі. Пахавальны щырокі, за рэктім вышоконін, ашустічне, што традыцыйны для пахаванняў XVI–XVIII стст. [4, с. 138]. Пасля закопання пібожыцькаў на глыбіню каля 0,7 м нац пахаваннямі ўсташыўваліся драўляныя канструкцыі. Уздоюся прасачаць ашубіласці драўлянай канструкцыі нал пахаваннем № 3. Тут захаваліся рэшткі прымяголошай (зрубнай?) асновы памерамі каля 2,5 x 1,2 м па глыбіню каля 0,3 м. Дъюметр бяраснінг складаў каля 0,2 м. Гэта канструкцыя, відаць, з’яўляласць асновай засніві большашч будаванія. якое штымісла стаўляласць такіх чаго на царквінсці стадіі і разбівалі гарычок з вуллем, кідлі разбітны гарычок. Апошні этап узімкавання пахавання завязаны з будаўніцтвам каменішай агародкі.

Адкрытыя пахавашчі ідэнтыфікуюць познаёмую старонку развіціці народнай культуры беларусаў левабярэжнага Падзвіння рэгіёна Новага часу. Могільнікі традыційны і ўшанівашыне продкаў з’яўляюцца характарызмі прыкметамі пахаваній абрацавасці беларусаў Падзвінна ў XVII ст.–традыціі, якія варіяшыцца ў тым часе.

Літаратура

- Бажыцкі, Ю., 2003. Зборы Вялікага княства. Піткісці 1385–1576. Мінск.
- Валодкіна, І.В., 1999. Семантыка речыў у лухоўскай спіччыне беларусаў. Мінск.

ДУК Д. В. АРХЕОЛАГІЧНЫЯ РАСКОПКІ НА ГРУНТОВЫМ МОГІЛЬНИКУ ТУРЖЭІ 2...

3. Ганецкая Л.У., 2005. Асарымент херамічнага посуду з іханіх стратыграфічных ярусах археолагічнага калекта Глускага замка // Материалы по археологии Беларуси. Вып. 9. С. 154–167.
4. Дучыць Л.У., Іоў А.В., Івічко В.М., 2001. Археолагічнае выяўленне горадскіх і сельскіх могільнікаў // Археология Беларусі. У4 т. Т.4. Помнікі XIV–XVIII стст. Мн. С. 132–139.
5. Здановіч І.І., 1998. Комплекс рэчая з пабудовы XVI ст. з Полацка // Історыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: Матэрыялы IV Міжнароднай науکавой канферэнцыі. Полацк. С. 125–140.
6. Здановіч Н.І., 1993. Справаздатны пра археолагічныя даследаванні па вул. Леніна, 35 у с. Новадзяк у летку 1992 г. Кн. 1 // Архіў Р'ГАІБ. Выпіс 1. спр. 1450.
7. Историко-юридические материалы, извлечённые из актовых книг губерний Витебской и Могилёвской, хранящиеся в Центральном архиве в Витебске и издавные под ред. архивариуса сего архива Сазонова, 1891. Вып. 22. Витебск.
8. Квяткоўская А.В., 1998. Ятвяйскія могільнікі Беларусі (к XI–XVII вв.). Вільняс.
9. Левко О.Н., 1992. Средневековое гончарство северо-восточной Белоруссии. Мин.
10. Левко О.Н., 2005. Археологическое исследование ул. Узгорской в г. Витебске (1975–2005 гг.) // Материалы по археологии Беларуси. Вып. 9. С. 168–187.
11. Івічко В.М., 1993. Градок // Археология і археографія Беларусі: Энцыклапедыя. Мин.
12. Наесім В., 1999. Польшчае віхлодзтва // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у бт. Т. 5. Мин.
13. Салаковіч Г., 1995. Невядомы віша: 1654–1667. Мн.
14. Справы полішкага горадскага суда 1533–1539 гг. 1928// Беларускі архіў. Т. 2. Мин.

Дук Д. В. (Наваполацк)

АРХЕОЛАГІЧНЫЯ РАСКОПКІ НА ГРУНТОВЫМ МОГІЛЬНИКУ ТУРЖЭІ 2 ПОЛАЦКАГА РАЁНА

Summary

The article gives the data concerning the results of the archaeological research of the burial in the ground «Turzets 2» in Polotsk region in 2006. The excavations have been carried out for the first time, the burial was discovered in 2004. Ancient graves in the centre of a present-day village cemetery with the area of 16 hectar: the area of the burial ground is 0.32 hectar. The excavation uncovered three graves: one of a man over 40 years old, another of a woman over 60 ans the other of a girl of about 4 or 5. All the graves, except the girl's, had no things in them, consisted of wooden coffins, and belonged to peasants of the 18th century. There was a tin orthodox cross and a necklace of numerous glass beads on the girl's body. An anthropological examination of the bodies has been carried out. Also the article gives information about wooden and stone constructions dug out during the excavation, about signs on stones that are of more ancient origin. The article contains new information about similar old cemeteries discovered in 2006 in the other parts of Polotsk region. The description of funeral rites of dwellers of Polotsk region of the 18th century.

МАТЭРЫЯЛЫ ГДАРХЕЛОГІІ БЕЛАРУСІ. 2008. ВЫП. 15

ХАРИТОНОВИЧ З., МЯДЕЛЕЦ А., КЕНЬКО П.	2
НОВЫЕ НАХОДКИ ИЗДЕЛИЙ С ВЫЕМЧАТЫМИ ЭМАЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ.	
ВАЙЦІХОВІЧ А.В. (Мінск)	2
АСАБІЛВАСЦІ ПАХАВАЛЬНАГА АБРАДА КУРГАННАГА МОГІЛЬНІКА БІРУЛ (ЛАРЭЧЧА) ДОКШЫЦКАГА РАЁНА ВІЦЕВСКАЙ ВОБЛ.	
ЗВЯРУГА Я.Г. (Мінск)	23
ДАСЛЕДАВАННЯ ПАСЕЛІЩ ЧУ БАСЕЙНАХ РОСІ, ЗАЛЬВЯНКІ і СВІСЛАЧЫ	
КЕНЬКО П.М. (Мінск)	24
ЭЛЕМЕНТЫ ПОЯСНОГО НАБОРА Х-ХІІ вв. С СЕЛІЦА НА Р. МЕНКА.	
КОШМАН В.І. (Мінск)	254
ВЫРАБЫ З КАЛЯРОВАГА МЕТАЛУ З ГАРАДЗІШЧА КАПЛАНІЦЫ (на матэрыялах даследавання 1999–2004 гг.)	
ДУК Д. У. (Паваполацк)	261
АРХЕАЛОГІЧНЫЯ РАСКОПКІ НА ГРУНТОВЫМ МОГІЛЬНІКУ ГУРЖКОЦ 2 ПОЛАЦКАГА РАЁНА	
ЗАМЕТКІ	
ГУСАКОВ М.Г. (Москва)	286
О ГРУЗИКАХ «ДЬЯКОВА ТИПА» ИЗ РАСКОПОК ГОРОДИЦА МИЛОНГРАДСКОЙ КУЛЬТУРЫ (отв.: Я.С. Рассадину).	
ТОМАШЕВІЧ И.В. (Мінск)	287
ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРИВІСКИ В ВІДІ: МІНІАТЮРНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ С ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСІ	
ДА ДЫСКУСІІ	
ДЗЕРМАНТА, САНЬКО С. (Мінск)	290
БАЛЦКАЯ ЛУТАХАІСКАЯ МАДЭЛЬ ЭТНАГЕНЕЗУ БЕЛАРУСАЎ	